

ЗАЦВЯРДЖАЮ
в/а дырэктар
дзяржаўнай установы адукацыі
“Вясейская сярэдняя школа”
_____ Ж.С. Салановіч
10.01.2023 г.

**План
правядзення выхаваўчай работы
ў школьную суботу
14 студзеня 2023 года
Тэма дня “Патрыятычнае выхаванне.
Павышэнне ўзроўню прававой свядомасці і прававой культуры вучняў”
Дзень грамадзянскага і патрыятычнага, духоўна-маральнага выхавання**

<i>Мерапрыемства, удзельнікі</i>	<i>Час правядзення</i>	<i>Удзельнік і</i>	<i>Адказны</i>	<i>Месца правядзення</i>
<i>Фізікультурна-аздараўленчая дзейнасць</i>				
Дзень здароўя. Спаборніцтвы па лыжных гонках “Звонкая лыжня”	10.00-12.00	1-11 кл	П.А. Ждановіч	Тэрыторыя школы
<i>Інтэлектуальная і творчая дзейнасць</i>				
1. Факультатыўныя заняткі “Уводзіны ў аграрныя спецыяльнасці”	9.00-9.45 9.50-10.35	11 кл.	Т.М. Пабядзінская	Кабінет 11 кл.
2. Пазнавальная-гульнёвая праграма “Стары Новы год”	9.00-10.00	1-4 кл.	А.В. Міхневіч	Кабінет 1 кл.
3. Інтэлектуальны турнір “Прававыя лабірынты”	9.00-10.00	5-7 кл.	І.Г. Карцель	Кабінет 6 кл.
4. Час зносін “Чалавек пачынаецца з добра”	10.45-11.45	8-11 кл.	Т.М. Пабядзінская	Кабінет 10 кл.
<i>Дзейнасць СППС</i>				
Кансультацыя “Правілы паводзін у грамадскіх месцах”	10.10-11.10	1-11 класы	СППС (педагог сацыяльны)	Кабінет 6 класа
<i>Грамадска-карысная дзейнасць</i>				
1. Аб’яднанне па інтарэсах “Дэкупаж”	9.00-10.40		Г.Ф. Сак	Кабінет прац. навуч.
2. Аб’яднанне па інтарэсах “Калейдаскоп”	10.45-11.45		Т.У. Бэнда	Кабінет 8 кл.
<i>Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі</i>				
Гутарка “Што дае нам чытанне?”	10.00-11.00	7 клас	К.Ф. Піскун	Бібліятэка

Намеснік дырэктара па
вучэбна-выхаваўчай рабоце

І.Ю. Пяцігор